


- ✓ НОВОСТИ
- ✓ ИНТЕРВЬЮ
- ✓ ОБЪЯВЛЕНИЯ
- ✓ РЕПОРТАЖИ
- ✓ КОНКУРСЫ
- ✓ ТВ-ПРОГРАММА

ПОКУПАЙ! ВЫПИСЫВАЙ!

ЧИТАЙ!

Дорогие друзья!
Заканчивается подписка на февраль.
Оставайтесь с нами!

Справки по ☎ 5-33-03



Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года

ОБРУШСКИЙ КРАЙ

№7 (11026)

Серада

27 студзеня 2021 года

Навіны... з паштовай сумкі



Няшмат часу засталася да завяршэння падпіскі на люты 2021 года

Святлана Бронавай прыемна радаваць падпісчыкаў

Святлана Бронава працуе ў цэнтральным аддзяленні паштовай сувязі Добруша сёмы год. За гэты час жанчына падпісала на розныя выданні тысячы людзей. Як лепшы прадстаўнік сваёй прафесіі была занесена на раён-

ную Дошку гонару. Прызнаецца: працу сваю любіць за магчымасць зносіцца з людзьмі.

Па яе назіраннях, раёнку дабрушане выпісваюць ахвотна. І не толькі сталыя. Сямейную традыцыю часта падхопліваюць

дзеці і ўнукі. Ведаць, што адбываецца не толькі ў краіне, але і ў родных месцах, – важна, лічаць сябры паштальёна – падпісчыкі «ДК».

Вольга АСТАПЕНКА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

Навстречу событию

«В отрасли ЖКХ многое меняется в пользу людей»



Делегат шестого Всебелорусского народного собрания Елена Смягликова – о достижениях и проблемных аспектах коммунальной службы **с. 2**

Порядок на земле

Зарослям – бой



Откуда в городе рев бензопил, и кто наводит порядок в прибрежной зоне реки Ипуть **с. 3**

Ситуация

Когда в хозяевах согласия нет



Легко ли соседствовать с заброшенным жильем, пришедшим в аварийное состояние? В проблеме разобрался «ДК» **с. 5**

ISSN 2073-1000



ПОГОДА

Долгота дня 8.37
Луна
27 января – в Раке,
28, 29 – во Льве



Полнолуние
28 января

28 января

НОЧЬЮ 0...-2
ДНЕМ около 0
Сплошная облачность.
Небольшой мокрый снег.
Ветер северный, 4-6 м/с

29 января

НОЧЬЮ -1...-3
ДНЕМ 0...-2
Сплошная облачность.
Небольшой снег. Метель.
Ветер ю.-западный, 5-7 м/с

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Пропуск в мир электронного государства

Президент одобрил введение биометрических документов, но отдельные моменты поручено доработать

Дата, с которой начнут выдавать такие документы, пока не определена. Она будет предложена Президенту в проекте указа, когда все нюансы будут учтены.

«Система Министерства внутренних дел готова уже, чтобы осуществлять выдачу биометрических документов. Однако Президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые необходимо проработать. Это и защита персональных данных – вопрос номер один на сегодня. На достаточно высоком уровне находится защита персональных данных по тем биометрическим документам, которые планируется ввести в действие», – рассказал после совещания министр внутренних дел Иван Кубраков.

По словам главы МВД, в первую очередь обращалось внимание на удобство населения при получении и использовании биометрических документов. Иван Кубраков пояснил, что даже после начала выдачи документов но-



вого образца все прежние паспорта граждан будут действительны в течение своего срока действия. Более того, одно из предложений – немного доработать систему, чтобы одним и тем же документом можно было пользоваться как внутри страны, так и при выезде за рубеж.

Как пояснил журналистам по итогам совещания министр связи и информатизации Константин Шульган, глава государства поставил вопрос об удобстве замены и использования биометри-

ческих документов для всех категорий населения. В том числе и для тех, кто не захочет по истечении срока действия нынешнего, обычного паспорта получать ID-карту.

Для таких ситуаций сейчас будет прорабатываться техническое решение. «Сейчас мы будем прорабатывать возможность, чтобы выдавать новый паспорт, где есть биометрический чип, который используется в паспорте для выезда за границу, но чтобы он был юридически значимым и внутри страны», – добавил

министр.

Отвечая на вопрос о том, каковы преимущества ID-карты, чтобы люди были заинтересованы в ее получении, Константин Шульган назвал ее «пропуском в мир электронного государства». «Это, в первую очередь, внутренний документ, на котором есть данные о гражданине, плюс на ней находится еще и электронная цифровая подпись, которая позволяет не только получать электронные услуги, но и подписывать документы, делая их юридически значимыми», – пояснил он. Самое важное, на его взгляд, то, что на карте зафиксирован личный идентификационный номер гражданина. Через ID-карту с разрешения гражданина вводом пароля можно получить доступ к разным государственным базам данных, где хранятся сведения о нем. Министр привел в пример простую китайскую ситуацию: «Если вы приходите на почту за любимыми услугами и представляете, как сейчас, паспорт, то ждете, пока оператор заполняет формы по паспорту. А если с ID-картой – оператор прикладывает считыватель, и все ваши данные автоматически попадают в форму. Это позволит и очереди сократить, и технологический процесс более интенсивно наладить. Кроме того, можно пользоваться картой и из дому, получая всевозможные справки, совершая административные процедуры».

По материалам
БелТА

АНОНС

Паклон земляку

У аграградку Карма
ўшануюць памяць
знакамітага ўраджэнца
Добрушчыны –
народнага пісьменніка
Беларусі

Івана Шамякіна

У р а ч ы с -
тасці, прымеркаваня да стагоддзя з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры, распачнуцца ў 12 гадзін 29 студзеня з у складання кветак да мемарыяльнага бюста Івана Пятровіча. Нагадаем: ён устаноўлены ў цэнтры аграградка, каля будынка сельскага Дома культуры.

Прадоўжацца юбілейныя мерапрыемствы наведваннем мясцовай бібліятэкі і святочнай вечарынай «Таленавіты сын добрушскай зямлі» ў Кармянскім СДК. Плануецца, што ўдзел у мерапрыемствах прымуць госці з Гомеля – прадстаўнікі абласнога аддзялення Беларускага саюза пісьменнікаў і абласной бібліятэкі.

На ўрачыстым вечары таксама будуць уручаны дыпламы пераможцам анлайн-конкурсу сярод чытальнікаў твораў Івана Шамякіна.

Ул. інф.

НАВСТРЕЧУ СОБЫТИЮ

Жить в комфорте или комфортно жить?

Чем отличаются эти два понятия, пояснила генеральный директор «Добрушского коммунальщика» Елена Смягликова

В системе коммунального хозяйства она не новичок. Инженер-строитель по профессии, Елена Смягликова занимала различные должности в «Добрушском коммунальщике». Уже четыре года успешно руководит этим предприятием. Не понаслышке знает о проблемах людей, «узких» аспектах жизни горожан и сельчан. Когда ее кандидатуру одобрили для участия во Всебелорусском народном собрании, не удивилась.

– В последние годы в нашей отрасли произошло много позитивных изменений, – отмечает генеральный директор. – Другое дело, что большинство людей предпочитают этого не замечать, делая акцент лишь на проблемных моментах. А в нашей работе их с избытком.

Перечисляя реализованные в районе проекты, Елена Смягликова отмечает: все они направлены на улучшение жизни добрушан. И государ-



ство направляет на эти цели огромные средства.

– Только в минувшем году ввели в эксплуатацию несколько станций обезжелезивания, построили новые артезианские скважины, – говорит она. – Все, что делают коммунальщики, имеет единую мотивацию: предоставить

потребителям качественные и недорогие услуги.

«Добрушский коммунальщик» ежегодно меняет более чем по 4 километра теплотрасс. На смену устаревшим трубам приходят современные энергоберегающие. Не останавливается и работа по модернизации и строи-

тельству новых котельных. К слову, семь из них уже работают на щепе. Планируется строительство еще одной. А это – и удешевление услуг, и сохранение валюты страны за счет сокращения импорта.

Собеседница отмечает: ежегодно предприятие снижает собственные затраты на 5 процентов. Для этого внедряются современные энергоберегающие технологии.

– Существует государственная программа «Комфортное жилье», и мы поэтапно реализуем ее в нашем районе, – отмечает Елена Смягликова. – Но это понятие можно рассматривать в разных аспектах. Одно дело – жить в комфорте, это тот показатель, который помогаем обеспечивать мы. Другое – комфортно жить. И здесь все зависит от человека, его здоровья, успешности в реализации поставленных целей.

Ожидания от предстоящего форума она связывает с дальнейшей поддержкой коммунальной сферы государством. В пример приводит помощь некоторым категориям граждан. В последнее время, говорит она, субсидии выделяются не только по заявительному, но и по выявительному принципам. Иными словами, государство ищет людей с небольшим доходом и предлагает им финансовую помощь. Это ли не забота о своих гражданах?

Сергей ЧАЙДАК
Фото Евгения УСТИНОВА

НА СВЯЗИ

30 января с 9.00 до 12.00 по телефону 3-00-00

прямую телефонную линию с жителями района проведет Тамара Викторовна СИВУХА, управляющий делами райисполкома.

28 января с 10.00 до 12.00 по телефону 3-30-53

пройдет прямая телефонная линия с участием Елены Александровны ЗЕЛЕНКОВОЙ, начальника районного отдела Гомельского областного управления фонда социальной защиты населения.

ПРИЕМ

30 января с 8.00 до 13.00

в райисполкоме прием граждан проведет Тамара Викторовна СИВУХА, управляющий делами райисполкома.

30 января с 8.00 до 13.00

в приемной председателя райисполкома прием граждан проведет Александр Михайлович БОРСЯКОВ, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома.